

Ахова гісторыка-культурнай спадчыны Карэліцкага раёна

Работа па ахове гісторыка-культурнай спадчыны ў раёне ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры (далей - Кодэкс) і зацверджанымі Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь нарматыўнымі дакументамі ў сферы аховы гісторыка-культурных каштоўнасцей. На тэрыторыі раёна знаходзіцца 38/41 аб'ектаў, якія ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, з іх:

14/19 - помнікі архітэктуры;

6 – помнікі археалогіі;

4 – помнікі гісторыі;

12 - помнікі мастацтва;

2 - нематэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці.

4 помнікі гісторыі:

- Воінскія могількі (г.п.Карэлічы, вул.8-га Сакавіка);
- Брацкая магіла (г.п.Мір, вул.Чырвонаармейская);
- Брацкая магіла (в.МалыяЖухавічы);
- Брацкая магіла (в.Сіняўская Слабада).

14 (19 у іх складзе) помнікаў архітэктуры:

4 культавыя будынкi. Гэта тры праваслаўныя храмы:

- Троіцкая царква (г.п.Мір, вул.17-га Верасня, д.2);
- Царква Святой Барбары (агр. Райца, вул.Першамайская,7);
- Царква Покрыва Прасвятой Багародзіцы (агр. Турэц, вул.Жураўлёва,1).

Культавым аб'ектам каталіцкай канфесіі адносіцца:

- комплекс Мікалаеўскага касцёла ў г.п.Мір (у склад комплексу ўваходзяць тры асобныя гісторыка-культурныя каштоўнасці: касцёл, брама з агароджай і званіцай (вул.Чырвонаармейская, д.1) будынак былых школы і шпіталя (вул.Чырвонаармейская, в. 9).

- Замкавы комплекс “Мір” у г.п.Мір, вул.Чырвонаармейская (уваходзіць у комплекс 11 гісторыка-культурных каштоўнасцей: замак, флігель, уязная брама з домікам вартаўніка, прыдарожная капліца, царква-пахавальня князёў Святаполк-Мірскіх, мазаічная выява “ Спас Пантакратар”, абарончы вал, возера, пейзажны парк, тэрыторыя рэгулярнага саду). Мірскі замак у 2000 годзе ўнесены ЮНЕСКА ў Спіс сусветнай культурнай спадчыны;

- Будынак былога паліцэйскага ўчастка (г.п.Мір, вул.Кірава, 51);

- Будынак былога бровара (г.п.Карэлічы, вул.Фаменка, д.5 "Б").

6 помнікаў археалогіі:

- гарадзішча перыяду жалезнага стагоддзя (в.Бярозавец);
- курганны могільнік (в.Плужыны);
- гарадзішча перыяду сярэднявечча (в.Сёгда);
- курганны могільнік (в. Скрышава);
- стаянкі перыяду каменнага і бронзавага стагоддзяў (в.Ярэмічы);
- гарадзішча (в. Варонча).

- **12 помнікаў мастацтва** (крэсла, барабан кавалерыйскі сігнальны, касане, рогі тура, стол, матрыца друку Юрыя Іллініча герба Уруббы, шпалеры "Паляванне", шпалеры з выявай сцэны са старажытнай гісторыі, кніга, кабінет (шафа), кабінет, кубак, крыж- энкальпіён Усе гэтыя прадметы знаходзяцца ў Мірскім замку.

- **2 – нематэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці катэгорыі “Б”:**

- **мастацкія практыкі саломалляцтва** (у агр.Райца майстар Салдатава Вера Яўгенаўна і ў г.п.Мір майстар Гусакова Святлана Мікалаеўна);

- **беларускае мастацтва выцінанкі** (у г.п.Карэлічы майстар Маклюк Таццяна Міхайлаўна).

З мэтай аказання метадычнай дапамогі ўласнікам гісторыка-культурных каштоўнасцей, павышэння эфектыўнасці работы па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны, створана і дзейнічае камісія па кантролю за функцыянальным выкарыстаннем аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны Карэліцкага раёна. Узначальвае камісію – намеснік старшыні Карэліцкага райвыканкама Чычкан Я.М.

У адпаведнасці з артыкулам 75 Кодэкса ўласнік матэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці абавязаны ўзяць на сябе абавязацельствы па забеспячэнні яе захаванасці шляхам падпісання ахоўнага абавязацельства, аформленага па форме, устаноўленай Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь. Адрэкам ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Карэліцкага райвыканкама ажыццяўляецца афармленне і пераафармленне ахоўных абавязацельстваў з уласнікамі і балансатрымальнікамі гісторыка-культурных каштоўнасцей, уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, а таксама пашпартызацыя гісторыка-культурных каштоўнасцей Карэліцкага раёна (адказны спецыяліст – **Комар Святлана Іванаўна**, тэл.70428, час працы: панядзелак – пятніца, з 8.00 да 13.00 (з 14.00 да 17.00), адрас: г.п.Карэлічы,пл. 17 Верасня, д.8.